

Ба 46019

1668

№ 33 СЯЛЯНСКАЯ БІБЛІОТЭКА № 33

Пролетары ўсіх краёў, злучайдеся!

А. ДЗЯРКАЧ

ПРА ПАПОЎ, ПРА ДЗЯКОЎ,
ПРА СЯЛЯН-МУЖЫКОЎ

У час гулянак-вечарынак
Дзеўкі—хлопцы! Тэкля—Грышка!
Хай вяселіць адпачынак
Гэта кніжка!



Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі
Менск—1925



Вышлі з друку кніжкі „Сялянскай Бібліотэкі“:

1.	I. Сыціпанаў.	Чыя вера правіовая і які бог праў- даівы	5 кап.
2.	Агр. Кацаураў.	Конь (Гутарка аб тым, як купляць і гадаваць коняй)	26 "
3.	Д-р Цывікевіч.	Парады цяжарным	8 "
4.	I. Сыціпанаў.	Аб таістве святога прычасція	10 "
5.	Дыкштэйн.	Хто чым жыве	15 "
6.	Ул. Львоў.	Соль і яе здабыванье. З малюнкамі	15 "
7.	Агр. Кацаураў.	Быдла (Гутарка аб тым, як гадаваць быдла)	15 "
8.	"	Аб насеніні	15 "
9.	"	Аб плодазъмене	6 "
10.	"	Дагляд за пасевамі	8 "
11.	Ю. Вагнэр.	Апавяданьні аб вадзе. З малюнкамі	25 "
12.	Агр. Кацаураў.	Як жыве ў праастае насенінне	10 "
13.	Д-р Цывікевіч.	Гадаванье грудных дзяцей	10 "
14.	Агр. Кацаураў.	Жыта і пшаніца	10 "
15.	Сымон Рак.	Страшны вораг	12 "
16.	Д-р Былінскі.	Як ратавацца ад заразы	5 "
17.	Д-р Фурс.	Сухоты і змаганье з імі	5 "
18.	Б. Сілін.	Такарнае рамяство па дзераве. З малюнкамі	25 "
19.	I. Шыпіла.	Што кожны селянін павінен ведаць аб кооперацыі	12 "
20.	Проф. П. Н. Штайнберг.	Чым і як угнойваць га- род, калі гною і мінеральных тукаў не хапае	8 "
21.	Агр. Кацаураў.	Ячмень, авёс, проса, грэчка, куку- руза	20 "
22.	"	Бульба і кораныплоды	10 "
23.	В. Фардынандаў.	Як атрымаць даход ад птушніц- тва. З малюнкамі	12 "

Ба 46012

№ 33 СЯЛЯНСКАЯ БІБЛІОТЭКА № 33

Пролетары ўсіх краёў, злучайтесь!

А. ДЗЯРКАЧ

ПРА ПАПОЎ, ПРА ДЗЯКОЎ, ПРА СЯЛЯН-МУЖЫКОЎ

lib 1668

У час гулянак-вечарынак


Дзейкі—хлопцы! Тэклі—Грышка!

Хай вяселіць адпачынак

Гэта кніжка!

Б2 46012

1994 г.



Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі
Менск—1925

25. VI. 2009

Б. Д. В. № 81.

Друк. Профтэхшколы.

Галоўліт № 8108.
Зак. № 662. У ліку 6.000 экз.

ПОП І ЧОРТ

(Пераклад)

У цэркве неяксьці пад съята,
Перад люднай грамадой
Меў звычайную прамову
Поп у рызе залатой.
Босы, голы і галодны
Быў і Янка і Пятрук,
Ў гузакох былі іх рукі—
Поп быў гладкі, як япрук.
„Братцы!“ ён хлусіў народу:
„Вы працівіцесь панам,
Наракаеце на бога,
Што жывеца кепска вам.
Памятайце, што за гэта,
Як надыйдзе страшны суд,
Ў пекла самае пацягнуць
Чэрці вас дзеля пакут.
Будуць вас пароць ражнамі,
Перышь цэпам ці калом,
Або скuru драць крукамі
І ў смале варыць жыўцом.
Трэба кінуць паняверку
І пагарду сваю збыць,

Калі хочаце ня пекла,
Але раю заслужыць".
Каля цэрквы, як-бы цудам,
Чорт праходзіў ў гэты час
І пачуў папову мову
На сярэдзіне якраз.
З поўгадзіны, а мо' й болей
Пад ваконцам ён стаяў
І усе паповы слова
На хвасьце сваім зматаў.
Павалілі з цэрквы людзі,
Ім у сълед выходзіць поп.
Чорт, як воўк, бліснуў вачыма
І папа за грыву—цоп!
„Стой, папіла тоўстапузы!
Што пра нас ты ў цэркве лгаў?
І якія гэта штукі
Ты пра пекла малываў?
Чортам ты хацеў спалохаць,
Або пеклам—вось дурны,
Што ім гэта, калі пекла
У жыцьці цярпяць яны".
Поп у лукаткі зьбіраўся
Лататы ад чорта даць,
Але той, як смоўж, дзяржаўся,
І папу—ні даць, ні ўзяць!
Падганяючы каленам,
Чорт завёў яго ў завод,

Дзе нявольнік капіталу
У цяжкай працы ліў свой пот.
У папа аж дух запёрла!
Носам чмыхае, як конь,
А вакол грымяць калёсы
І у твар пячэ агонь.
І куды ні глянеш вокам—
Дым і чад стаіць кругом:
Сталь шыпіць, лятаюць іскры
І гудзе, гудзе, як гром!
Поп пачаў ужо прасіцца:
—Адпусьці мяне, чарток!
—Пачакай—яшчэ да пекла
Я цябе не давалок!
І, за карк яго схапіўши,
Крукам чорт у неба ўзмыў
І у новую майстэрню
Тоўстапузага спусьціў.
Тут было ўжо горш, як у пекле:
У катле кіпеў чыгун,
Печы зьвязлі, як маланка,
І у бубен біў пярун.
Раптам стала языкамі
Ўверх кідаць чыгунны вар...
Уцячы хацелі людзі,
Рукавом закрыўши твар.
Але ўжо ня мелі рады
Съмерць іх тут пасьцерагла,

І згарэўшыя ляжалі,
Як снапы, каля катла!
Поп затросцься, як асіна,
Свае лахі падабраў
І хутчэй за тога зайца
Лататы дахаты даў!

НА СТАРЫ ЛАД

Эх! ня ўсё яшчэ на съвеце
Так, як трэба, мой браток:
У Барысаўскім павеце
Ёсьць „Задор‘еўскі“ куток.

Там пануе панам паня
На узгорку, у ляску,
Парабкі ёй цягнуць сані,
Як раней, хоць па пяску.

Паня тупне, паня крыкне:
„Помні, Янка!“ І батрак
Перад ёю ані пікне—
Ходзіць гэтак, ходзіць так.

Паня хлусіць, што уладу
Хутка скіне польскі пан,
І таго, хто мецьме ваду,
Ён паставіць пад паркан.

Дурні вераць гэтай казцы
(На сяле яшчэ іх шмат)—
І, каб быць у панской ласцы,
Сыцерагуць даўнейшы лад:

Ліжуць паню ў ножку, ў ручку,
Вялічаюць „пані Шмід“;
І бадай, што яе сучку
Клічуць „пані Маргарыт“.

Ой, як брыдка, беларусы,
Што у нас яшчэ паны
Чыніаць старыя прымусы
І пяюць, як груганы.

Яшчэ-ж горай у дзъве столкі,
Што заглушаны батрак
Сем гадоў старое палкі
Не забудзецца ніяк.

Цяжка, родныя сястрыцы
І браточки, паглядаць,
Што ля панінай спадніцы
Вы прывыклі векаваць!

СВЯТАЯ АГАТКА

(З нязнанаіа аўтара)

Даўно ужо я гэта чуў
Ад старага Кандрата,
Што ў Менску некалі жыла
Бязродная Агата.
Любіла піць, хлусіць, гуляць—
Усе аблуды знала,
І, як цыган, па дваццаць пяць
Хлапцоў у дзень мяняла.
Сказаць, каб пекная была—
Ня скажа вам поэта,
А проста так, як і усе,—
Звычайная кабета.
Глытаўши неяк чарнасьліў,
Яна чагось злавала,—
Завязла костка ў гарляку,
І вось—е ня стала.
Яна ад злосці аж раўла
І лаялась бясконца,
Але дарма, бо ўжо душа
Ляцела каля сонца.
За сонцам быў, вядома, рай,—

Вароты сярод плоту.
Агата зразу кулаком
І грукнула ў вароты.
„Што за халера там крычыць?
Хто спаць съятым мяшае
І бязупынным языком
Усіх, як сука, лае?“
Адам азваўся цераз сон:
„Няма тут свата-брата!“
— Я,—чуе бабскі голас ён,—
Я—бедная Агата!
Пусьці, Адамка, адчыняй!
Хутчэй! Ня маю часу!
Адам крычыць: „Са мною ты
Ня зварыш піва-квасу!
Ідзі, ідзі сабе туды,
Адкуль прышла, кабетка,
Бо не патрэбна у раі,
Як ты, такая кветка“.
Агату раптам затрасло:
— Замоўкні там, паскуда!
Скажы, чым лепш ты за мяне,
Найпершая аблуда.
Калі-б ты Евы не чапаў,
Усе-б бяды ня мелі,
Калі-б ты яблычка ня жор,
І мы-б яго ня елі!
Зарвала, гліняны гаршчок!

Ня будзеш агрызацца?—
Адам сагнуўся у кручок
І стаў, як кот, плявацца.
Ў падмогу выперся Якуб:
„Пашла ты, лярва, ў воду,
Бо ашуканцам і хлусам
Няма да раю ўходу“.
Агата спуску не дае:
—Чаго ты брэшааш з дуру,
Калі ты сам сюды папаў,
Чужую ўзьдзеўши скурӯ,
Съяпога бацьку ашукаў
І брата... Што, папаўся?—
Якуб аглоблі павярнуў
Ад брамы і схаваўся.
Ахвота Ною падышла
За тога заступіцца...
Але Агата не дала
І роту расчыніцца.
—Каго я бачу, ай-яй-яй!
Чаго ты тут пачвара?
Няўжо-ж патрэбна уrai
З чырвоным носам хара?
Прыпамятай, стары капшук,
Як раз ты насьвістаўся,
Што сын твой Хам гадзіны дзъве
Ад съмеху аж качаўся.—
Старэнькі Ной ад гэтых слоў

Зачырванеўся макам
І, засаромлены, хутчэй
Узад падаўся ракам.

„Што за кадук, за трасца тут?“
Юдыфа ўжо спытала.

—Няўжо і ты залезла ў рай,
Што голавы съцінала?—

Агата кінула ў адказ.

Юдыфа затраслася
І, пабялеўшая, як мел,
У старонку падалася.

Свае тры грошы цар Давід
Уперці вылез к браме
І лаяць стаў Агату ён,
Як баба бабу ў краме:

„Халера, съцерва! Каб цябе
Маланка запаліла!

Чаго ты лезеш, як слата,
Аблезлая кабыла?“

Агата й броўю не вядзе:

—Чаго так разяўляцца?

Была-б я Урыніхай,—ты
Ня стаў бы агрывацца!—

Схапіўся тут і Салімон:

„Шалёная кабета!

Хто ня стрымаў съвяты закон,
Тamu ня ўбачыць съвету!“

Агата сыпле, як гарох:

— Ўсясьветны грахаводнік!
Ты колькі жонак перабраў,
А стаў, глядзі,—угоднік!
Разумны ты, а помніш, сам
Ад бога адракаўся
І перад ідалам тры дні
Маліўся і хістаўся.—
Іона збоку падышоў,
З Агатай стаў спрачацца.
Яна адразу і ў яго
Знашла за што узяцца.
— Адкуль узяўся ты, прарок?—
І форсу дзе набраўся?
Прыпомні лепей, галубок,
Як кіт табой бляваўся;
Ня горш, як ты, і я сама-ж!—
Іона адчапіўся.
За ім усьлед съвяты Тамаш
З Агатаю схапіўся.
„Я верыць, брат, даўно прывык
І вераць ўсе бяз спрэчкі,
Што бабскі трэплецца язык,
Як хвост у тэй авечкі“.
— Вядома! звычай маеш ты
Дурных паслухаць моваў!
Але чаму ты, лысы чорт,
У раны пальцы соваў?—
За Тамашом і Мікалай

На бедную Агату
Пачаў нагамі тупацець
На ўсю съятую хату:
„Паскуда, шлюха! Вон адсюль,
Гані яе скаціну,
А то у нос натычу дуль
І ў пекла зараз скіну.“
—Ай-ей, Мікола! Ня пужай,
Мяне ты крыеш шлюхай...
Глядзі—яшчэ не пачастуй,
Як Ару, аплявухай!
Сваю ты ласку паказаў,
Калі у людным зборы
Яму ты ў морду надаваў
За ерась на саборы.—
Ніхто ня здолеў рады даць
І ўжо чарга настала
Хрысту самому падыйсьці,
Бо ўсе съятыя—драла!
Хрыстос ня доўга разважаў
І без далёкіх спрэчак
У рай Агату упусьціў
І пасадзіў ў запечак.

Дык вось, мае сябры-браткі,
Якая вышла справа.
На гэтым скончаны радкі...
Съятой Агаце—слава!

Хто хоча спраўдзіць, ці мела Агата права лаяць съвятых, някай паглядзіць у „стары завет“ або другія царкоўныя кніжкі. Але вось гэта самае съцісла:

- 1) Казка пра Адама і Еву вядома ўсякаму.
- 2) Якуб, сын Ісаака, ашукаў свайго брата Ісава і, узьдзеўшы казълячую скуру, ашуканствам атрымаў блаславенъне съля-
пога бацькі.
- 3) Ной быў першы п'яніца на съвеце і калі ён валяўся п'яны
бяз задніх ног, Хам чуць ня лопнуў ад рогату.
- 4) Юдыфа („Юдифь“) зрабіла забойства—адрэзала галаву
Олофэрну.
- 5) Цар Давід адбіў у Урыйя жонку, а яго самога паслаў на
войну, дзе таго і забілі.
- 6) Цар Салямон меў каля 1.000 жонак, апроч таго, неяк зьбіў-
шыся з панталыку, ён трох дні хістаўся перад ідалам (ка-
мennы балван).
- 7) Іону, як пішуць, праглынуў кіт, але рассмакаваўшы, выплю-
нуў, хоць праз трох дні.
- 8) Апостол Тамаш, згодна папоўскіх казак, не пазнаў хрыста
і прабаваў соваць пальцы ў раны, каб спраўдзіць, ці гэта
перед ім Ісус.
- 9) Съвяты Мікола („цудадзеец Мірлікійскі“) на царкоўным
звезьдзе меў спрэчку з Арыем („еретик Арий“) і, ня здо-
леўшы яго перасліць словамі і лаянкай, даў яму плюху
Вось што гэта за съвятыя налезылі у рай!
Агата і чула сябе ня горшаю.

АЎТАР.

ПАНОВАМУ

Пажанілі ў „Загсе“ Янку
І Марылю без папа,
І назаўтра Янку зранку
Лаяў бацька ля тарпа:

„Ты ня слухаў, сынку, таты,
Збрыдзіў старага, як хам,
Выбірайся з мае хаты,
Я нічога вам ня дам.

Хай у сэрцы лопнуць жылы,
Бо мы з маткай бралі шлюб,
У папілы, у Вавілы,
Дзяк съпяваў нам ў дваццаць губ!

А цяпер, як каля плоту,
Проста брыдка і глядзець:
Нешта скажа абармоту
І у клець ужо вядзець!“

Янка слухаў—не злаваўся,
Хоць круціў-вярцеў цапом,
Бо ў чырвоных ён спазнаўся
І з законам і з пяром.

Не палез ён з бацькай біцца,
Ня пусьціў у ход кулак—
Не хацеў сарамаціцца,
А зрабіў ён, чуйце, як:

Узяў паперу. Шасьць—заява
Ў два-тры слова і капут:
„Абарону свайго права
Аддаю ў Народны Суд“.

Цераз месяц-два—гатова:
Суд дзяліў іх папалам:
Бык—табе, яму—карова,
Тут—япрук, цялуха—там.

Бяз крыві, без пагалоскі:
Ты—сюды, а ты—туды...
Эх, каб гэтак усе вёскі
Без разбою, бяз брыды

Шлях жыцьця вялі нанова!
Стай-бы крэпнуць новы лад.
Вось што мне прышло да слова,
Мой вясковы сябра-брат!

НАШЫ ПАКУТЫ

Калі праўду пішуць людзі
Стуль, адгэтуль, зълева, справа,—
Ў вёсцы добра га ня будзе,
Дрэнна, хлопцы, ваша справа!

Вось, напрыклад, піша Янка,
Што у Вусаве на съвята
Самагон глыталі шклянкай
Ўсе—ад Пётры да Кандрата.

|| Вайтовіч, і Касінскі,
І Канончык,—ўсе дащэнту
Нацялескалісь пасьвінску
Бяз усякага патэнту.

Той—блюе, другі—рагоча,
Трэці ногі раскарачыў,
Лезуць соплі аж на вочы—
Каб ты съвету ня убачыў!

Іваноўскі-ж каля плоту
Наастатак—дайце-ж раду:
Кілбасою выпер з роту
Тое сама, што й ззаду.

Далі дыхту... эх, кілішак!
Моўвіць неча—пагулялі!
Як каты, наеўшысь кішак,
Усю вёску заблявалі!

Або ў Волменской Паперні—
Пішуць нам з другой сялібы:
Самагон, як з бочкі, верне
І праз дзъверы і праз шыбы.

Ў съвірне гоняць, ціснуць ў клеці
На няшчасьце, на пакуту;
За бацькамі нават дзеци
Цягнуць чортаву атруту.

Дзе тут розум? Дзе сумленыне?
Што за смак у тэй кватэрцы?
Як чытаеш—душыць мленыне,
Жаль і жах гарыць у сэрцы.

Чуйце—пішуць: ў нейкай хаце
Пераносіць маці кару,
Бо змарожаны ў дзіцяці
Ножкі-ручкі цераз гару.

А ўжо-ж мелі тут навуку!
Будзе ўсім вам, як Юстыну,
Што, напіўшыся, бяз гуку
Лёг ня ўчасте ў дамавіну.

Не палепшыцца ніколі
Беларускаму народу,
Покі гэтакай сваволі
Не закінуць людзі ў воду!

Ці ня лепш было-б, скажэце,
Быць цвярозым чалавекам,
Знаць, што робіцца на съвеце,
І што будзе век за векам?

Ці ня лепш, узяўши кніжку,
Грамадою дзе сабрацца,
Пачытаць, а потым крышку
Так, як людзі, паспрачацца,

Каб ясьней уцяміць тое,
Што ня надта зразумела?
Ці ня лепш было-б удвое?
Лепш бяз конца—скажам съмела!

ДЗЯК-ЗЛОДЗЕЙ

„У Халяўшчыне на кватэры селяніна Васілеўскага жыў дзяк. Скончылася тым, што ён упадабаў сялянскую жонку і ўцёк з ёю“.

Ні папа, ні дзяка
Ня пускай на парог,
Бо яны мужыка
Згубяць зразу—дальбог!

У Халяўшчыне—вось!
Ў Васілеўскага дзяк
Спачуваць стаў чагось
Да кабецины смак.

Як каровам ў абед
Яна цэбар нясе,
Дзяк за ёю усьлед
Свае кудлы трасе.

Або пойдзе на ток—
Як той чорт, ён і тут:
То ухопіць за бок,
То пацягне у кут.

„Ой, суседзе,—бядা,
Ня хлушу я табе,
Але жонку брыда
У цябе заграбе...“

„Не!“ сусед у адказ:
„Дзяк ня пойдзе на грэх!“
Хоць якраз ў гэты час
Лезла шыла у мех...

Цераз тыдзень ці два
Васілеўскі у лес
Пасьпяшаў па дрыва
І ад холаду чэз.

Ён рукой ў панарад:
„Э! забыўся кажух,
Трэ' вярнуцца назад,
А то вылезе дух“.

Як уздумаў—зрабіў:
Прыгуменъем на двор,
Сынег з лапцей абабіў
І у хату папёр.

Але раптам адтуль
З гвалтам выскачыў ён,
Быццам чорту папаў
Пад гарачы ражон,

Бо у хаце пустой
Не знашоў кажуха,
Ні кабецины той,
Ні дзяка-трыбуха!

Ні папа, ні дзяка
Ня пускай на парог,
Бо яны мужыка
Згубяць зразу—дальбог!

ПАДЗЕЛ ПРАЦЫ

Задрамаў Алесь на печы,
Зьеўшы кашы з талакна,
А Міхась шаруе плечы
Каля самага вакна...

Бацьку холадна у съпіну,
Хата выстыла даўно,
І стары гаворыць сыну:
„Зачыні, Міхась, вакно!“

А Міхась—на печ рукою:
„Хай Алесь—не зачыню,
Бо я-ж заўтра раніцою
Сьвіней ў поле паганю!“

БАГАМОЛЬЛЕ

Праўду кажа пагалоска,
Што ў папоўскай павуціне
Наша хатачка і вёска
Бяз жыцьця і съвету гіне.

Ой, каб ведалі, браткі, вы,
Як да нельгасьці абрыдла
Мне пісаць ужо пра грывы
І пра ўсякія кадзідлы.

Але што-ж рабіць поэце,
Калі ўзяў ён за ахвяру
Дзеркачом служыць у съвеце
І у кут зъміатаці мару?

Прызнаюся вам—ніколі
Не хадзіў я сам да прошчы,
Бо з маленства чую даволі,
Як папы рабілі мошчы.

Не на жарты і бяз злосьці,
Гавару—як трэба, стала,
Што яны на гэта косьці
Бралі-кralі, дзе папала.

На кладох ці ля стадолы—
Усё роўна—будзе добра!
Хоць якой сабе жывёлы—
Абы чэрап, ногі, робра!

У мяшку—заместа скуры—
Ўсю трухлявіну манахі
Скруцяць, зъверцяць у фігуры...
І—гатоў: цягні пад пахі!

Людзям выставяць салому
У панчохах для прывабы,
І—глядзіш: съятому тому
У пяту ўжо плюшчаць бабы!

Дый мужчыны не ад тога—
Як і бабы, ў адну кроплю:
Цягнуць ў цэркву для съятога
Кужаль, зрэб'е і каноплю.

Ў ліхтары наставяць съвечак
І загрукаюць ў падлогу,
Як маркач сярод авечак
З маркачом у перамогу.

А на хвэст— дальбог умора
(З Новагрудчыны узята)—
Цэркаў проста, як абора:
Оўцы, куры, парасяты.

Лезуць ў самую бажніцу,
Лычам поруцца ў дзяругу,
Рвуць зубамі за спадніцу,
Хоць бяры у руکі пугу!

Поп на гэта не зважае
І, здаволены да съмерці,
Цераз шчолку паглядае:
„Будзе чым кішку наперці!“

Дзяк таксама ня увалак:
Ў думках пхне у торбу-ляпу
То съвіняціны кавалак,
То авеччую ахлапу.

Добра гэтак і маліцца:
Горла ёсьць за што падраць,
Бо за гэта „да съвіяціца“
Ён поўгода будзе жраць...

Але глянем, што ў падзяку
Бог пашле—і то часамі—
Селяніну-небараку:
Толькі бульбу „з мундзярамі!“

Дык скажэце-ж—на хваробу
Служаць мне паповы казкі,
Каб яны маю вантробу
Аб'ядалі з „божай ласкі?“

Годзі ім сядзець на карку!
Я свайму дзіцяці лепей
Дам якую-небудзь скварку,
Чым тримаць на поснай рэпе!



ДЗЕ ПРАЎДА

Хто ня бачыў, як часамі
Нашы дзецы возьмуць карты
І будуюць сабе самі
Хатку праста не на жарты?
Не чапай—стаіць хаціна...
Але дзъмухні хоць-бы крыху—
Паляціць, як павуціна,
Ўся будовіна ад дыху!
Калі глянем у куточак—
З нашай верай гэтак сама:
Гладка звязаны вяночак,
Ад Адама да Абрама!
Добра ўсюды—ва ўсе бокі,
А крані хоць чуць мазгамі,—
І усе твае прарокі
Дагары ляціць нагамі:
Возьмем Коляды... У школе
Кожны чуў, калі вучыўся,
Як на Коляды ў стадоле
Віфляемскай нарадзіўся
Божы сын ад боскай маткі
І Язэпа з Назарэту,

Дзе спраўляў свае парадкі
Ірад—злодзей ўсяго съвету...
Далей-болей нам чыталі,
Як Хрыстос хадзіў па моры,
І за што яго расьпялі
Бяз усякага разбору!
Хоць і думалася крышку,
Үсе мы верылі спачатку,
Покуль самі, ўзяўши кніжку,
Ня зъмікіцлі загадку.
Каб другому не здавала,
Што Дзяркач зрабіўся хлусам,
Расказаў-бы вам ад мала,
Што было і як з Ісусам.
Але гэта наастатак—
Будзе час на той нядзелі,
А сягоныня недахватац,
Ды і думкі аслабелі.
Падругое—немагчыма,
Бо апосталы ў тры цалі—
Глянь уласнымі вачыма—
Аж да нельгасьці налгалі.
Вось адзін—зматай ля вуса—
Піша, мусіць, не для зъдзеку,
Што бацькі-дзядзькі Ісуса
Жылі плотніцтвам спрадвеку.
А другі апостал піша
На інакшую ўжо моду,

Што Хрыстос ня гэблем дыша,
Што ён царскага уроду!
Дзе-ж праудзівая крыніца?
У Лукаша? У Мацьвея? У Яна?
Ці усё тут нябыліца
Пра „царэвіча Івана?“

НЯЎДАЛЫ ХАБАР

З ғ а з ә т

Паляваў аб'езчык ў лесе—
Стрэльнуў лісу ў самы рот.
Аблупіў з яго ён скуру,
Мяса выкінуў пад плот.
Ў той-жа дзень—на тое ліха—
Хітры, ж wavы, як уюн,
К палясоўшчыку па дрэва
Прэцца неякі шляхтун.
І каб мець пасьпех адразу,
Каб ня гнаць дарэмна воз,
Ён аб'езчыку у сене
Зад бараніны прывёз.
Але тут на перашкодзе
Ён спаткаў другіх сялян,
Што чакалі гэтак сама
Добы дзъве ужо—дальпан!
Шляхціц стаў. Каня пры плоце
Прывязаў і ў хату сам:
„Даражэнкія паночки,
Я прывёз гасьцінчык вам“.
У гэты час—галодны зраня—

Нечы конік, як на грэх,
Вудзіў сена шляхтунова
І зубамі выцяг меж.

„Гляньце, хлопцы! Ці ня хабар
Хутаранец прывалок?“

Разъвязалі: бачаць—праўда.
„Пачакай-жа, галубок!

Дай сюды, Гаўрыла, падлу,
Што ляжыць пад плотам—вунь!
І бараніну дастаўши,
Ў торбу шляхціцаву ўсунь“.

Як сказаі, так зрабілі,
І мяшок ізноў наніз...

Вышла проста, як па масле:
Ў сене—торба, ў торбе—ліс.

Цераз хвілі дзъве урэшце
Аб'явіў аб'езчык-дук:

„Я сягоныя, хоць зарэжце,
Не пайду мазоліць рук,
Адкляймую заўтра зраня,
А цяпер—аглоблі ў зад!

Пачасаліся сяляне
І паехалі да хат.

Толькі шляхціц не паехаў:
З возу ён скапіў мяшок
І аб'езчыку ў пакоі
Свой гасцінчык увалок...
Разъвязалі—божжа сіла!

На ўсю хату галава
Лупачамі зас্বяціла,
Як упоўначы сава!
Вось гасъцінец! Вось хвалёны!
Бяз дыху, бяз сіл і ног,
Шляхціц з хаты, як шалёны,
Пакаціўся за парог...

* * *

З тэй пары—гавораць людзі—
Што аб'езчык-небарак
Да бараніны навекі
Страціў свой даўнейшы смак!

ПОП-АБЖОРА.

Пра папоў пісаў я многа,
А як глянем—выйдзе мала...
Значыць—новая дарога:
Ну, кабылка, што прыстала!
Едзем проста у Паляны.
Азярычына пад бокам.
Натапырим свае вушки
І паглядзім шчырым вокам.
Адчыній, Лукаш, вароты
Ды ня бойся—з Менску госьці:
За пакорм грашмі заплоцім,
Калі там якое штосьці:
Зълез Лукаш старэнкі з печы,
Браму насьцеж: „Калі ласка,
Просім ў хату... Гэй, яешню
Прыпячы хутчэй, Параска!“
Стол засыцелены абрусам,
Чыста вымытыя лавы,
Сам Лукаш ў кашулі чыстай,
Стогадовы, але жвавы.
Адпалуднаваўшы разам,
Покуль стол прыбрала маці,

З Лукашом для адпачынку
Мы ўжо ўзълезлі на палаці:
І вось тут мне давялося
Чуць уласнымі вушамі
Пра папоўскае абжорства...
Падзялюся-ж гэтым з вамі:
„Поп у нас такі абжора,
Што на съвеце не знайсьці,
Самагонкі вып'е мора,
Зъесьць а сразу троны куцьці:
Як разыдзеца кудлаты—
Пераверне ўсё сяло,
Съцісне жонку ў троны ахваты,
Як якое памяло!
Бо здароў, як чорт, бяз меры—
Далі бог—я вам ня лгу:
З ушакамі вырве дзъверы,
Слуп сагне вам у дугу.
Калі ступіць дзе—а сразу
Ходзіць ходарам зямля!
І ня дзіва: без адказу
Мог ён зъесьці хоць цяля,
Дай авечку—пойдзе кліnam!
З тварагом аладак стус—
Перамеле блін за бліnam!
Хай жывот, як той гарбуз,
Хай на лоб вылазяць вочы—
І тады не аддыхне:

Будзе жорці аж да ночы,
А ня лезе—пальцам пхне!
Вось дык поп! Такія справы
Не падолеў-бы япрук!
Трэ' мець кішкі, як халавы,
З торбу добрую кіндзюк!
Але ўсё—говораць—мае
На зямельцы свой канец:
Ліха нейкае спаткае
І глядзіш—гатоў капец!
Так і тут. У фэст, на Яна
Ў Азярычыне у нас
Поп служкыў абедню зрана
І съпяваў, як рыжы бас.
Пападзьдзя—папу падмога:
Алялюіла, як дзяк,
А малілася-ж ня многа:
Дъзве кабеты і жабрак.
Па абедні, як вядзеца,
Поп пашоў да Міхася:
Носам чуў, што там пячэцца
Не адно ўжо парася!
Гаспадар баклагу з пуні...
З пападзьдзёю поп ў кутку,
Аж на стол пусьцілі сълюні.
Быццам пчолкі на мядку!
Гаспадыня цягне з печы
Чуць ня дзесяць скаварод,

Тут усё, што чалавечы
Розум выдумаў за год!
Парасят—бадай—чатыры,
Два задкі ад бараноў,
Кілбасы бяз ліку-меры
І капы са дзьве бліноў,
Збан съмятаны, дзежка сала,
Міса масла, твораг, сыр—
Словам, ўсё, што назьбірала...
Поп разъдзымуўся, як пухір,
І прыняўся з воўчым смакам:
Круціць-верціць, меле-мне!
У Міхася пабеглі ракам
Аж мурашкі па съпіне.
Праз якое поўгадзіны—
Вось кудлатая брыда!
Ад бараніны-съвініны
Ня было ўжо і съядыа.
Поп, як смоўж, гарэлку шклянкай
Ужо глытаў ў дзесяты пот,
Покуль раптам, як маланкай,
Не схапіўся за жывот.
„Дайце раду—паміраю!
Ой, ратуйце: лопнє брух!
Съмерць мая прыходзіць—знаю:
Цераз горла лезе дух!“
Пападзьдзя, як мел той, стала...
Дактароў тут ня было:

Драў Mіхась па канавала
У суседняе сяло.
Канавал ня даўся дзіву
(Быў ён родам з-пад Mіра),—
Узяў адразу леватыву
І рыцыны з поўядра.
Беглі—проста аж курэла!
Ў хаце быў праўдзівы сход,
Грамада сялян гудзела—
Цешыў іх стары Хвядот:
„Гэтай прорве—хай—ня шкодзіць!
Што? прышпіліў страшны суд?“
Поп вачыма толькі водзіць,
Як апушаны вярблюд...
У гарляк усю да краплі
Лълюць рыцыну—ня ідзе!
І цячэ, як тыя соплі,
У папа па барадзе...
Канавал—з другога боку—
Што за трасца? Хоць ты рэж—
Ой, лягчэй скасіць валоку!
Леватывы не ваб'еш!
Мусіць цэглаю зарвала
Ў папоўскім, у мяшку!
Мчы, Mіхась—бо, рады мала—
Па пажарную кішку.
Прывязылі кішку... Дзьве бочкі,
Густа мыленай вады

І да самай цёмнай ночкі
Гналі жужалем „туды“.
Стаў расьці жывот, як вата...
Посьле раптам—зразу—бух!
Быццам стрэльнула гармата
І—ў шматы увесь трыбух!
Грамадзяне з перапуду
Хто у дзъверы, хто ў вакно...
Што далей было—ня буду
Гаварыць, скажу адно:
Што на вуліцы—ня кпіны—
Кожны доўга сьвітку трос,
І ва ўсіх—не бяз прычыны!
Ў бок служыў чамусьці нос...
Вось і ўсё! „Сыцялі Мар'яна!—
Загадаў дачцы Лукаш:
Спаць пара. Ужо ня рана—
Заўтра трэба на кірмаш“...
Ўсіх, хто гэта прачытае,
Я бяз хітрасьці прашу,
Хай падзяку спачувае
Толькі к дзеду Лукашу.

РЭХА

(З нязнанаі аўтара).

Выбачайце мне, старому,
Што я гутарку вяду
Пра згарэўшую салому
І даўнейшую брыду.

Але часам аглянуцца
Трэба, мілыя, назад,
Каб ніколі не спаткнуцца
І трymаць за новы лад!

З гэтай мэтаю і толькі
Я вярчу верацяно
І пішу пра тыя болькі,
Што залечаны даўно!

Ў часе ўлады Мікалая
Граф Таўсты міністраваў,
І ў сябры, карысьць малая,
Дурнаву і Плеву ўзяў.

Мала гэтага—Заіка
Разам з імі сеў за стол,
І пашла гуляць музыка—
Хоць бяры у рукі кол!

Бо дзяржава не таўсьцее—
І на іхнім паваду
Заікаеца, дурнене
І плюеца ў бараду!

Бачаць гэта заправілы:
Кепска! музыка ня ў прок,
І народ рыхтуе вілы
Садануць у царскі бок!

Сталі думаць звадыяшы,
І каб людзям рады даць—
Пачалі, як Мэсыяшы,
Туды-сюды вандраваць!

У кішаню схаваўшы хвігу—
Хай каршун іх задзярэ!—
Той у Менск, другі у Рыгу,
Трэці ў Кіеўшчыну прэ...

Торбай сыплюцца мільёны
І падзякі ад цара,
І дарэмныя вагоны
І куплёнае „ура!“

А народ? Палепшыў долю?
Можа, стаў гаспадаром?
Мае землю, мае волю?—
Пашукай за каўняром!

Не на гэта іх паслалі,
Не за гэтым чорт іх нёс:
І сяляне атрымалі
Ня іначай—дулю ў нос!

Але, стой! На што гадаці
І на пальцах прыкідаць—
Лепей рэха запытаці,
Будзем зразу праўду знаць!

Што ж міністры вам зрабілі?	білі!
І палегчала съпіне?	не!
А патрэбы аглядзелі?	елі!
І ў падатках уступілі?	пілі!
Было весела ў сяле?	але!
Памаглі-ж яны разъдзетым?	дзе там!
Ну, а скаргі разабралі?	бралі!
А ў навуках ёсьць пасьпех?	эх!
Кепска значыцца ў дзялах?	ах!
Як-жа даўся царскі дух?	ух!
Добра, мусіць, дапамог?	ох!
Не прасілі на вясну іх?	ну іх!
Дык чаго-ж было прымаш іх?	маць іх!

КАНАВАЛ

(З 1азээт)

Як заразылівая муха,
Съмерць нясуць у нашы сёлы:
Для кабеты—павітуха,
Канавал—дзеля жывёлы.
Тыдні тры таму-чатыры,
А мо' нават больш удвое,
Нам пісалі у паперы
Пра здарэнье вось якое:
Ёсьць у Чэрвеньскім павеце
Шацак,—знанае мястэчка,
Таўкачэвічы—насупраць
Каля Шацку недалечка.
Ну, дык вось у гэтым Шацку
Захварэў бяз дай прычыны
У Турэцкага на кучкі
Раптам конь у поўгадзіны.
А была такая справа:
Зьеў з вядра ён перавясла,
І лаза у конскім горле
Стала рубам і захрасла.
Каб сюды вэтарынара

Ён-бы зразу ўбачыў ваду
І пазнаў бы дзе тут ліха—
Ці на перадзе, ці ззаду.
Але дзе там—ля стадолы,
Як у казцы той царэвіч,
Ужо круціцца вакола
Ян Працкевіч з Таўкачэвіч.
Ў жывадзёрні—пагалоска—
Скончыў ён свой курс навукі,
І яго шануе вёска
Так, як майстра на ўсе руки.
Канавал наш туды-сюды,
Выкладае ўсю навуку,
То зірне каню у зубы,
То пад хвост усуне руку.
Лупаў-соваў чуць ня добу
Як у пень—ні даць, ні ўзяці!
І ніяк ня змог хваробу
Ані кроплі распазнаці.
„Не з того, мусі быць, боку
У каня хвароба стала:
Ня іначай—ад уроку
Ў „кнігах“ нейкая завала!“
З гэтай думкі—ён за пугу,
Прэ каню ў жывот праз горла,
Аж у того цераз храпу
Кроў крініцаю папёrla.
Ўсьлед за пугай хварасьціну

Так упёр—скажу папросту,—
Што назад aberуч выцяг
Ўжо ня згорла, а з-пад хвосту...
Ад такое дапамогі
У каня—вантробы пупам,
Ён задраў у гору ногі
І, капцы, зваліўся трупам.
Вось якія вышлі рэчы!
Канавала у падзяку
Грумякамі ў грудзі-плечы
Гнаў Турэцкі, як сабаку!
Ці-ж ня час, браткі сяляне,
Кінуць-рынуць забабоны,
Бо іначай съвет ня гляне
На мужыцкія загоны!

ПАПРАВІЛА!

Праўдзівае здарэнье каля помніка Аляксандру II.

Не цяпер—яшчэ Мікола
Быў царом, калі Сысой
Ў Менск прывёз на продаж кола
І жанчыну ўзяў з сабой...

Ён хацеў сваёй Альжбеце
Лад тутэйши паказаць,
Бо ня здарылася кабеце
За Паперню й кроку даць.

Зразу ім паshanцавала:
На Траецкай, на гары
З возу ўсё і як папала—
Расхапілі гандляры...

Ўзяў Сысой наш поўкватэркі,
Кумпяка кавалак съпёр
І каня свайго да Бэркі
Пастаяць завёў на двор.

Стуль, узяўши ў руکі палку,
Што ляжала каля дроў,—
У касьцёл цераз „Брахалку“
Ён кабецину павёў...

Вышла так у гэты тыдзень,
Як на хату камінар,
Ужо залез на камень злыдзень—
Аляксандар-гасудар...

Мой Сысой ў вярсьце бяз мілі
Не пазнаў—і жонцы—бразь!
„Вось дык пудала зрабілі,
Каб яго заела гразь!“

Скуль ўзяўся—як на тое
Крук, апрануты ў шынэль,
І адразу—хап Сысоя
Кіпцюрамі за каршэль!

Дый крычыць ў абедзьве храпы:
„Што? на катаргу пары?
Як ты съмееш, сівалапы,
Зъневажаць сваго цара?“

Жонка бачыць, што ня съмешкі
Посыле будзе—хоць трубі!
І давай прасіць ў плешкі:
„Мой паночак! ня губі!“

Бачыш сам—якая справа:
Ён з нямудрай стараны
І ў дадатак, як халява
З бота старага, дурны!

Бо па мне—якое дзела?
Хай-бы каменем ён стаў
І таму-б ў кішках засела,
Хто яго тут збудаваў!

А яго язык—завала!—
Як той хвост у барана,
Колькі раз яму казала:
Не чапай, Сысой, г...а!

^{*)} „Брахалкай“ называецца ў Менску сквэр, што ляжыць на-
супроць Саўнарткаму на пляцу Волі.

ЗАГАДКА.

З народных жартаў.

Як учора з сенавалу
Йшоў ў сваю я старану,
Мне зязюля загадала
Трэйчы загадку адну:

Хто на съвеце весялейшы
За усіх, усіх, усіх?
І мудрэйшы, і дурнейшы
І за гэтых, і за тых?

Я—адразу: ўсякі знае—
Найвясельшы гэта—поп,
Бо як жэніцца, съпявает
І пяе, як ложаць ў гроб!

Наймудрэй?—скажу і жабе—
Ксёндз! няхай яму зарве,
Бо ня жэніцца на бабе
І з кабетаю жыве!

А дурнейшым—так выходзіць—
Трэба рабіна лічыць,
Бо ён рэжа там і шкодзіць,
Дзе ня грэх і прытачыць!

Адгадаў ці не?—пытаю,
А зязюля і крумкач
Мне крычаць з балота-гаю
„Малайчына“!

А. Дзяркач

З Ъ М Е С Т

Стар-

1. Поп і чорт	3
2. На стары лад	7
3. Святая гатка	9
4. Па новаму	16
5. Нашы пакуты	18
6. Дзяк-злодзей	21
7. Падзел працы	24
8. Багамольле	25
9. Дзе праўда?	29
10. Няўдалы хабар	32
11. Поп-абжора	35
12. Рэха	41
13. Канавал	^{an} 44
14. Паправіла!	47
15. Загадка	50

24. Я. Пэрэльман.	Новыя й старыя меркі	8	кап.
25. В. Лункевіч.	Грозныя зявы і цуды прыроды. З ма-		
	люнкамі	12	"
26. Д-р С. Былінскі.	Трахома і сълепата	5	"
27. Агр. Кацаураў.	Угнаеные глебы	8	"
28. В. Лункевіч.	Неба і зоры. З малюнкамі	10	"
29. Я. Купала.	Апавяданыні вершам. Кн. I-я	—	"
30. Я. Купала.	Апавяданыні вершам. Кн. II-я	—	"
31. Вэтэрынар .І Серада.	Сьвіння—скарбніца гаспа-		
	дара. З малюнкамі	10	"
32. Вэтэрынар .І Серада.	Заразылівыя хваробы свойскае		
	жывёлы. З малюнкамі	15	"
33. Дзяркач.	Пра папоў, пра дзякоў, пра сял му-		
	жыкоў	20	"
34. Я. Грабоўскі.	Аб насеньні. Як і чым палепішыць		
	насеньне. . . .	8	"

Рыхтуюцца да друку:

Гарабурда. Як стварыўся съвет і зямля. З малюнкамі.

Д-р Былінскі. Гутаркі аб жаночых хваробах. З малюнкамі.

Д-р І. Цывікевіч. Як усьцерагчыся ад сыфілісу. З малюнкамі.

Б. Сілін і П. Захараў. Як кашалі плесьці. З малюнкамі.

Кудзелька. Культура лёну і яго апрацоўка. З малюнкамі.

Кудзелька. Культура канапель. З малюнкамі.

Бараноўскі. Як трэба будавацца, каб пажару не баяцца. З ма-
люнкамі

Вэтэр .І. Серада. Першая дапамога хворай жывёле. З малюн-
камі

Кудзін і Струкоўскі. Пчалярства. З малюнкамі.

Вэтэр .І. Серада. Як гадаваць коняй. З малюнкамі.

І. Шышіла. Пахаджэнне веры ў бога.

ЗАКАЗЫ НА КНІГІ ПАСЫЛАЦЬ ПА АДРАСУ:

Менск, Савецкая, 63. Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі.

1964

ЦАНА 20 КАП.

адміністративний
1994 г.



80000000222234

